



Рэгіянальная газета.

Rh.by



Прайс-ліст на размяшчэнне рэкламы

Тарыфы дзейнічаюць ад 05.09.2019 г., згодна з прэйскурантам № 3ц ад 03.09.2019 г.

Дзень выхаду: пятніца (штотыднёва)**Фармат:** А3**Колькасць старонак:** 24**Тыраж:** 4 100 экз.**Распаўсюд:** розніца (80%),
падпіска (20%)**Рэгіён:** Маладзечна, Вілейка, Астравец,
Ашмяны, Валожын, Мядзел, Смаргонь

Старонка	Цана, руб. за 1 кв. см		
	1 выхад	2 выходы -10%!	3 выходы -15%!
Унутраная	0.90 руб.	0.81 руб.	0.77 руб.
Побач з прыватнымі аб'явамі; «Базарны дзень» (3-я)	1.00 руб.	0.90 руб.	0.85 руб.
Апошняя (24-я)	1.20 руб.	1.08 руб.	1.02 руб.
Першая	1.90 руб.	1.71 руб.	1.62 руб.
Першая ў TV-праграме (9-я)	1.10 руб.	0.99 руб.	0.94 руб.

Аплата папярэдня.Апошні тэрмін падачы
рэкламных матэрыялаў
у бягучы нумар –
серада, 16.00.Надбаўка за спецпазіцыю:
20%,за дадатковы колер:
20%.Надбаўка за спецпазіцыю
рэкламы ў блоку
«Прагноз надвор'я
прадстаўляе»: **50%.****Патрабаванні да рэкламнага матэрыялу:****Вышыня** макета – кратная 1 см: **Шырыня:**

на першай старонцы – 7 або 19 см;

на апошняй – 4 або 8,5 см;

на ўнутраных – 4; 8,5; 13; 17,5; 22; 26,5 см.

У блоку «Прагноз надвор'я прадстаўляе»: шырыня – 17,5 см; вышыня – 5, 10 або 15 см.

Рэклама, якая ўтрымлівае інфармацыю аб рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ і паслуг, звязаную са здзяйсненнем рэкламадаўцам прадпрымальніцкай дзейнасці, павінна ўтрымліваць **назву рэкламадаўцы** (для прадпрымальніка – прозвішча і ініцыялы), яго **ўліковы нумар плацельшчыка (УНП).**

Павінны быць гарантыйнае пісьмо-заяўка з указаннем памераў рэкламнай плошчы, тэрмінаў выхаду, тэкст рэкламнага матэрыялу ці арыгінал-макет. Макет можа быць прадстаўлены ў электронным выглядзе (PNG, JPG, TIFF).

Паважаныя кліенты! Нашы спецыялісты па рэкламе дапамогуць вызначыцца з выбарам рэкламнай плошчы і пракансультуюць па ўсіх пытаннях размяшчэння аб'яў.

КАНТАКТЫ**222310, Маладзечна, Вялікі Гасцінец, 143, оф. 518.**8 (0176) **53-78-04** (рэклама, факс),**53-78-05** (дырэкцыя, загадчык аддзела інфармацыі),**53-78-06** (журналісты), 8 (029) **573-28-47, 676-84-20.**E-mail: **reklama@rh.by, regionnews@rh.by.**Web: **https://rh.by, pr.bel.****ТАА «Рэдакцыя газеты****«Рэгіянальная газета»**

Разліковы рахунак

BY06BELB30121640300040226000

у ААТ «Банк БелВЭБ»

адраснае ў Маладзечне, BELBBY2X,

УНН 600288444, АКПА 06082329.